

Мастоўскі раён

Спецвыпуск да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці

Час ідэй і рэалізацыі

СТАБІЛЬНЫЯ ПАЎНІЦЫ І КІДРАВЬ ПАТЭНЦЫЯЛ

Найперш вярта ўдзяляць увагу людзям

Менавіта так вызначыў складнікі поспеху свайго раёна яго кіраўнік Андрэй САНЬКО. На гэтай пасядзе Андрэй Антоўч прывітаваў толькі другі год, але праца кіраўніка для яго не нова. Доўгі час ён значальваў адну з самых паспяховых сельскагаспадарчых раёнаў — закрытае акцыянернае таварыства «Гудзевічы». Напрацоўкі ў сферы АПК новы старшыня імяцца ўвабачы і ў раённым маштабе. У першую чаргу, робіць акцент на развіццё аграрна-прамысловага комплексу. Свайм банчанам АПК Андрэй Санько падзяліўся ў інтэрв'ю «Звяздзе» напярэдадні прафесійнага свята працоўнай сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці.



Андрэй Санько, галоўны кіраўнік раёна

— Андрэй Антоўч, Мастоўскі раён можна назваць сельскагаспадарчым? — Мастоўшчына — сапраўды аграрна-прамысловы раён з развітай інфраструктурай. У нас ёсць сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, Флагманскае сельскагаспадарчае ЗАТ «Гудзевічы» і ААТ «Чарніла». Асноўныя напрамкі дзейнасці сельскагаспадарчых прадпрыемстваў — раслінаводства і жывёлагадоўля. Сялгты год можна назваць паспяховым у гэтых галінах.

— Абласны «Дажыны» на Гродзеншчыне звычайна прымяроўваюцца да дня работнікаў сельскай гаспадаркі. Як вы адносіцеся да ідэі «Дажыны» і ААТ «Чарніла»?

— Усе, ядзец, чакалі свята. Аграры добра спрацавалі і заслужылі, каб іх ушанавалі. Добры вынік паказаў і Мастоўскі раён. Па ўраджайнасці ў нас шостае месца ў вобласці сярод сельскагаспадарчых раёнаў. Мы бачым, куды рухацца і над чым працаваць.

— Я ведаю, што свята хлябаробу было прыёмным і для вас асабліва... Гэты «Дажыны» былі асабліва важнымі. На фестывалі мне ўручылі медаль «За працоўнае заслужэнне». Як бы падлісаны паўтара года таму. Ужыць падчас работ на пасядзе кіраўніка сельскагаспадаркі. Але з-за хваробы тады не змог прысутнічаць на цэрамоніі. Было вельмі прыемна атрымаць гэту ўзнагароду на такім агульным абласным форуме. Медаль уручыў Мак-

У гэты святочны дзень шчыра і шчыра ўшанавалі работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай галіны.

Дзякую за самааддачу, грамадзянскую адказнасць і адданасць абранай справе ўсім, хто працуе адказна, абодваба, і напружанымі штодзённым рывалом.

Асабліва словы ўдзячнасці выказавае ветэран аграрна-прамысловага комплексу за сялянскую мудрасць, гатоўнасць ўважліва выслухаць, за шчырае і прафесійнае выкананне абавязанняў. Гэта вашая праца, дарэчы, ветэран, стварыла тая аснова, якая дазваляе сёння развіваць вытворчасць на зямлі. Жадаю словы маёму здароваму, міру, чысціцы, добрай надвор'я, высокіх ураджаў і аздоровіх пачынаў працы на карысць роднай Беларусі!

перапрацоўкі. Сёння беларуская перапрацоўка — на суцэльным узроўні. І яе найбольш прадукцыйна прызнаю ўсёды. Я абладоўкі рынак — на любы густ.

Калі пачаўся санкцыйны ціск, у раёне гэта таксама адчулі, бо мы завозім з-за мяжы насенне кукурузы, цукровых бурякоў, зерневых. Былі некаторы рызыка, але пасля таго ўсё ўдалося ўладваць. Паслява кампанія прайшла свачасова і ў поўным аб'ёме. Цяпер мы займаемся падрыхтоўкай да будучага года.

— Дзяржава падтрымлівае сельскагаспадарчыя прадпрыемствы на зямлі.

— Ця падтрымка ў плане набывання паліва, мінеральных угнаўненняў. Дзяржава дае аванс сельскагаспадарчымствам. Пасля завяршэння ўборкі мы аддаём гэтыя сродкі, якія вяртаем авансам напярэдадні п'ясноўна. Да новага года мы павінны разлічыцца з дзяржавай.

— Ёсць данаты на вытворчасць прадукцыі. Для сельскай гаспадаркі характэрна сезоннасць, гэта не той канвееў, які стабільна працуе. Дзяржава дапамагае ўжурэгулаваць затраты, каб яны не назапа-

швалі ў адным месцы. Добра прадоўжэ лінію наперад, што дазваляе зрабіць закупку тэхнікі.

— Наколькі поспехі ў вытворчасці сельскай гаспадаркі можна звязаць з тэмай адраджэння сяла?

— Я ў сельскай гаспадарцы амаль 20 гадоў і бачу, як мяняецца сельская мясцовасць. Зручы, безумоўна, ёсць. Яны звязаны з аспектам як вытворчым, так і сацыяльным. У гаспадаркі прыходзіць тэхналагічнае абсталяванне, машыны. Будуюцца дамы і кватэры для работнікаў. Значны плюс імяцца работнікі бачаць у сацыяльным забеспячэнні, напрыклад, медыцынскае страхаванне. Вядома, тут таксама павінны быць новыя ўмовы, напрыклад, стаў працы. Цяпер чалавек ведае, што ён зможа карыстацца платнымі медыцынскімі паслугамі, якія неабходна атрымаць. Гэта коштаў кіраўніка, яшчэ — сацыяльныя пакеты. І гаспадаркі ідуць па гэтым шляху.

Між тым вярта зварнуць увагу на праблему кадраў для сельскай гаспадаркі. Іх не хапае, хоць і зарплата ў сельскай гаспадарцы пастаянна растуе.

— Я ведаю, што ў вас ёсць свая падход да вырашэння кадравай праблемы. Будзеце распусьцюаваць гэты вопыт?

— Калі працаваў дырэктарам сельскагаспадарчымства, часта бываў у мясцовай школе. Кіраўніцтва гаспадаркі цікавілася школьным жыццём, нам было важна, каб моладзь не пакідала малую радзіму. І з-за прадэстаўніц гаспадаркі прысутнічаць на школьных лінейках як на пачатку, так і ў канцы навучальнага года. Так, хто прымаў увагу ў уборачнай кампаніі, заахвочвае працягнуць. Напрыканцы года выдатнікам вучобы, актывістам, спартсменам, удзельнікам алімпіяд таксама ўручаюцца грашовыя прэміі.

Важна дабаць, каб у сельскагаспадарчымства раёна працаваць прыходзілі свае, мясцовыя. Для гэта кіраўнікам трэба кантактаваць са школай, з сярэднім і вышэйшымі навуковымі ўстановамі сельскагаспадарчага профілю. Не проста зрабіць закупку і чакаць, пакуль сюды прыедзе моладзь спецыяліст.

У раёне мы стварылі кадравую базу. На працягу пяці гадоў адасоўем сваіх выпускнікоў, куды яны наступілі. Гэта таксама дапаможа кіраўнікам, каб арыентавацца ў падборы кадраў. Яны бачаць, напрыклад,

калі іх мастоўскі выпускнік завяршае вучобу. За год два яны можа прапанаваць практыку, пазнаёміцца з гаспадаркай. Тады ёсць верагоднасць, што будучы спецыяліст вернецца працаваць у свай раён.

Таксама мы робім стаўку на аграрныя класы. Гэты сегмент пашу раскоўваецца. Зараз шчыльна займаемся гэтым кірункам. У раёне ў аграрных класах 37 чалавек. Лну, што дзеці павінны знаёміцца з прадпрыемствам раёна, каб зацікавіцца ў атрыманні накіравання для наступлення ў сельскагаспадарчы навукавыя ўстановы.

— У раёне працуе заслужаны работнік сельскай гаспадаркі фермер Генрых Мысліцкі. Як раён узаемадзейнічае з ім і як наогул развіваецца ў раёне гэты сектар?

— Гэта, на мой погляд, прагрэсіўны сектар. У Мастоўскім раёне зарэгістравана 22 фермерскія гаспадаркі. Нашы фермеры прымаюць удзел у семінарах дзяляцца вопытам. Наўняўна, яны і Мастоўскі раён тае чалавека, які б не ведаў Генрыха Валерыянава Мысліцкага, кіраўніка фермерскай гаспадаркі «Гары зоні», дупатаў Мастоўскага раёна і Гродзенскага абласнога Савету дупатаў, мецэната, сапраўднага чалавека ад зямлі — працавітага, шчодрага, па-сялянску мудрага і незвычайна сціплага.

Зараз яго амаль тры тысячы гектараў плошчы. Генрых Валерыянавіч, разважаючы аб сакрытках паспяховага фермерства, любіць гаварыць словы Прэзідэнта, што ўсё залежыць ад нас саміх, саміх твора працаваць — тады і вынік будзе. Гэта яго прычынова пазіцыя, не раз паўтараюць школьнікам.

Мы не супраць таго, каб перадаць цэлы фермерам. Галоўнае, каб яны не пуставалі, каб там не расло пустацельства. У цэлым фермеры надарна працуюць, гэты сектар паяўняецца новымі фермерскімі гаспадаркамі. Я ўдзячны і фермерам, і кіраўнікам сельскагаспадаркі, які імкнучыся развіваць свае прадпрыемствы, іці наперад. Зараз час ідэй і іх рэалізацыі. Мы можам самарэалізавацца на зямлі.



«РОБИМ СТАЎКУ НА АЗИМЬЯ КУЛЬТУРЫ»

Раённы РУБЛК, першы намеснік старшыні — начальнік упраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання Мастоўскага раённага канкама:

— Сялёта ў раёне атрымае на 55,6 цэнтнера зерневых, вал зерня з фермерскай гаспадаркай амаль 80 тысяч тон. Прадукцыя складае амаль 16 тысяч. Добры вынік паказаў пшаніца.

Ураджайнасць гэтай культуры склапа 64,5 ц/га. Дзірэру на ўраджайнасці ЗАТ «Гудзевічы». Тут з гектара сабралі 74,7 цэнтнера. На другім месцы — ААТ «Чарніла», дзе гэты паказчык склапае 63,1.

Парадаваў ураджай імянен. Атрымалі з гектара 55,2 цэнтнера з улікам фермерскіх гаспадарак. Сабралі 15 тысяч тон рапусу і 21 тысяч тон кукурузы. Вынік індэксны.

У раёне 22 фермерскія гаспадаркі, з іх палова займаецца непародна вырошчваннем сельскагаспадарчых культур. Па нарыхтоўцы кармоў мы сутыкнуліся крыху з неспрыяльным надвор'ем. Значная частка кукурузы трапіла пад замаразі. Яна падарыла, і мы не атрымалі той вал сіласу, на які спадзяваліся, хоць выйшлі на ўзровень мінулага года.

На трох прадпрыемствах арганізавана вытворчасць па адным алевю насення рапусу. Жымк выкарыстоўваецца для кармлення стагата. Плошчы пад пасевы гэтай масліцкай культуры перагальваюцца. Таксама паяўляецца клін азімых зерневых культураў. Будзе не менш чым 70 % сямца вясенню. У цэлым атрымалі добры ўраджай. Сваропа адгярлі і насенне, і аднаўленне машына-трактарнага парка.

Адной з асноўных і стабільных крыніц эканамічнага поспеху гаспадарак застаецца жывёлагадоўля. Аб'ём яе вытворчасці вырас на 9,4 %. Атрымана звыш 11 тысяч тон мяса і больш чым 50 тысяч тон малака. Сялёта створыла выдатны перадавы ўклад у павелічэння вытворчасці прадукцыі жывёлагадоўлі ў перыяд змоўкі жывёл. Нарыхтоўка кармоў на адну ўмоўную галаву — больш чым 42 цэнтнеры кармавых аднаўцаў. Гэта 106,3 % да ўзроўню мінулага года.

Маргарыта УШКЕВІЧ.

Кожнае прадпрыемства ганарыцца ў першую чаргу сваімі вытворчымі дасягненнямі, бо менавіта яны складаюць аснову дабрабыту ўсёй гаспадаркі. У камунальным сельскагаспадарчым унітарным прадпрыемстве «Імя Адама Міцкевіча» з такім падыходам не толькі з'яўляюцца, але і павялічваюцца. Вытворчасць галоўным у сваёй дзейнасці. Між тым не забываюць тут і пра гістарычнае мінулае. Сялёта гаспадарка ўзялася за дабраўраджаванне старажытнай сядзібы, вакол якой з'явіцца так званы белы парк.



Дырэктар Уладзімір ПІСАРЭВІЧ.

Выворчы патэнцыял

Дырэктар сельскагаспадарчымства Уладзімір ПІСАРЭВІЧ, у першую чаргу, засяроджвае увагу на вытворчых паказчыках. Прыбытак, рэнтабельнасць — тыя катэгорыі, за якімі стаць складаюцца штодзённая праца на полях, майстэрнях, жывёлагадоўчых комплексах.

— Цяпер трэба не проста працаваць, а працаваць эфектыўна, каб быць вынік, — упэўнены дырэктар прадпрыемства. У вытворчым усюго. Мы пашу рухаемся наперад. Гэта кіраванне ўвабачы і ў паказчыках, і ў фінансавым стане. За дзевяць месяцаў нашаму калектыву ўдалося дабіцца надзярных вынікаў. Тамп рост валовай прадукцыі склаў 113,4 працэнта.

Асноўныя віды дзейнасці — раслінаводства і жывёлагадоўля. Тут вырошчваюць зерныя, зернебававыя, кармавыя і маслічаныя культуры, бульбу, цукровыя буркакі. Займаюцца разведзеннем буйной рагатай жывёлы. За кожным відом дзейнасці — свае ліды.

Адзін з важных паказчыкаў — ураджайнасць зерневых культур. Сялёта яна вышэйшая за леташнюю і склапае 57 цэнтнераў з гектара. У бункер заклаў амаль 14 тысяч тон. Атрыманыя добрыя ураджайныя рапусу, больш чым на 1,5 тысячы тон, чым у мінулым годзе. Дарэчы, іпошчы пад гэту культуру ў гаспадарцы даволі значныя — 900 гектараў пры шасці тысяч гектараў агульнай плошчы.

— Разам з традыцыйнымі зерневымі культурамі, такімі як пшаніца, імянен, трыкале, робім акцент на сабавую, у прыватнасці гарох. Собавая — незвычайныя ў кармленні жывёльнага стагата. Зараз плошчы пад гарох навялічы — усяго 80 гектараў, але на будучы год плануем паяўлячы іх больш чым утвары. — значнае Уладзімір ПІСАРЭВІЧ. — Таксама вельмі даючына культура — рапус. Займаемся цукровымі буркакамі, і ўраджайнасць сялёта склапае 580 цэнтнераў з гектара. Бульбы атрымана калі 1900 тон. Большую частку ўраджаю здаём на крухмалны завод, які знаходзіцца побач. За дзевяць месяцаў мы атрымаў ад-

ПАЛЕТКІ, СЯДЗІБА І БЕЛЫ ПАРК

У гаспадарцы «Імя Адама Міцкевіча» вытворчасць спрыяе захаванню спадчыны

Тут завітнее парк

Сельскагаспадарчымства ўзялося за рамонт старажытнай сядзібы

Першае, што ўравае на тэрыторыі цэнтральнай сельскагаспадарчай катэры ў Рагосніцы, — вялікі прагоны маўнтка з калонамі. Адрэзу паўстаюць карціны з мінулых часоў. Аказалася, будынак сапраўды старажытны. Яго яшчэ напярэдня ў XVIII стагоддзі заклаў вядомы на той час дзяржаўны дзеяч Анталі Сухадольскі.



Механізатар Павел ЦІСЛОЎСКІ і яго напарнік звані «Чалавек года».

Сама сядзіба пабудавана ў стылі класіцызму з адным паверхам і парцікам на цэнтральным фасадзе. Пазней былі прыбудаваны калоны. У гаспадары ў тры часы гаспадавалі многія іштэпныя асобы. У дзейным доме паліца атрымаў у спадчыну сын, які ўдзячнаў ў паўстанні Тадевуша Касцюшкі. Другі сын — Януары — быў вядомым мастаком батальнага жанру, якога імператар Мікалай І ангажаваў для напісання карцінаў. Затым палац пераходзіў да розных уладальнікаў.

Зараз сядзіба належыць КСУП «Імя Адама Міцкевіча». Будынак даволі прывабны, прада, за сваёй перыя тут дамог той перабудавана, але сам фасад і ўражанне браме знаходзіцца ў адносна задовольным стане, хоць і патрабуе рамонтна. Гэтым кіраванне і паяўляюцца за сельскагаспадарчымства. Напрыклад, цяпер заняты работы па даху. Частка ўжо перакрыта. На другі год пачнецца рамонт самаго фасада. Змяніцца і колер сядзібы — ён будзе падбірацца ў адпаведнасці з выявай будынка.

— Наўрад ці мы змаглі б прысутыць да рамонтных работ, каб не мелі прыбытку ад вытворчай дзейнасці, бо сродкі патрабуюцца дзеля імянен. — размова кіраўнік гаспадаркі Уладзімір ПІСАРЭВІЧ. — Толькі дзюкчы рэнта-

Кароткая візітука

КСУП «Імя Адама Міцкевіча» з 2011 года значальвае Уладзімір ПІСАРЭВІЧ. Пасля школьні ён скончыў Пружанскі сельскагаспадарчы ўніверсітэт. З 1988 года працаваў у гаспадарцы Гродзенскага ўраўнавання на розных пасадках. Да 2016 года быў намеснікам дырэктара па раслінаводстве ў сельскагаспадарчымстве «Імя Валерыянава Мысліцкага» ў в. Вось ужо шэсць гадоў кіруе сельскагаспадарчымствам у Мастоўскім раёне. Наўдана ўзнагароджаны медалём «За працоўнае заслужэнне» ўраўнавання шчырмаў адбылася ў Мінску 3 лістапада.

Родам з Мастоўшчыны

Як працуе «Чалавек года Гродзеншчыны»

Механізатар Паўла Ціслоўскі галавуе не толькі работнік гаспадаркі і жымры аграгарадка Вялікая Рагосніца. Ён, можна сказаць, вядомая асоба ў Мастоўшчыне, вядома асоба Гродзенскай вобласці. Калі трысы можна ўбачыць дзе баберы з яго партрэтамі і надпісам: «Чалавек года Гродзеншчыны». Павел Антоўчаві жартуе, што яго сваёй і знаёмым нават Павел Антоўчаві чадзёрты дзе я ён на іх выягдзе. Кажы, ім спадабацца. Сам механізатар не мае нічога супраць такога фармату. Нават ганарыцца, што яму аказана такая ўвага. Робіць акцент на той факт, што ўраўнавання шчырмаў з уручэннем дыплома і праміі адбылася прыкладна ў дзень яго нараджэння — 29 красавіка.

Тут завітнее парк

Такі падарунак надоўга запамінацца, — кажы механізатар падчас сустрэчы на мяхдара. — Дыплом «Чалавек года Гродзеншчыны» стаў для мяне вельмі і свайго роду ўзнаўненнем, які дапамагае дэманстраваць большы поспеху ў працы.

Старажытная пабудова — наша агульная спадчына, якую мы беражліва даглядаем»

кажы намеснік кіраўнік гаспадаркі па ідэалогіі Тадевуша КАСЦЮШКІ.



Трактарыст Павел КЛІМЧУК пільна працуе гэтым днём на зялёнае.

рэалізацыі прадукцыі раслінаводства 6,5 мільёна рублёў. Прыбытак склаў і мільён 180 рублёў, што на 528 працэнтаў да ўзроўню мінулага года.

Значную рэнтабельнасць паказала прадукцыя жывёлагадоўлі. Ад рэалізацыі мяса тут атрымана больш за 11 мільн рублёў, яшчэ 9 мільёнаў — ад продажу малака. Агульная рэнтабельнасць па гаспадарцы склапае 32,5 %, што амаль на тры разы больш, чым за такі ж перыяд мінулага года. Сярэднямесячная зарплата вырасла на 112 % і склапае 1075 рублёў.

— Кадраў у асноўным хапае, — расказвае кіраўнік. — Прыходзіць моладзь. Для спецыялістаў будуюцца дамы. У нас ёсць кватэры, вядзем рамонты жытла. Наўдана набылі былі будынак Дома быты, раментаваны яго пад жыллы дом для малых спецыялістаў.

У гаспадарцы дапамагаюць свім сялянам, хто мае прысвоеныя ўчасткі. Гаспадарка садзіць там бульбу, прадоўжыць усё неабходна апрацоўкі, дае тэхніку. Тыя, хто трымае жывёлы, забяспечваюцца сенам. Сялёта ўраджай асаб-

ліва раду. Падчас ўборкі зерневых намалот склаў 2600 тон. Яшчэ 1200 тон дапамо намалаціц суседняй гаспадарцы. Вядома, маральны стымул важны, кажы механізатар. Прыемна, калі твё імя ў ліку пераможцаў, гэта стымулюе працаваць яшчэ лепш. Разам з тым не маляваўсям з'яўляецца і матэрыяльнае заахвочванне. Тут уплываюць некалькі параметраў. Класнасць, стажа... За ўборку — асобныя вылаты. Павел Антоўчаві не ўтойвае, што за ўборку атрымаў шэсць тысяч рублёў. Прачы збірацца ўкладзі ў прыватнаўцяжыць башкоўскага дома.

У ходзе размовы фарміруецца вобраз сапраўднага працоўніка ад зямлі. Усе продкі Паўла Ціслоўскага — мясціны, усё звязана з гэтай зямлёй і дзядзь і прадацы. Тут працавалі і яго бацькі. «Адсюль, з Вялікай Рагосніцы, дзе мой род», — кажы Павел Антоўчаві. Зямляробскую справу, як бы пафасна гэта і гучала, працягвае і ён сам. Прычынам з добрымі вынікамі і для сабе, так і для свайой гаспадаркі. «Галоўнае, каб над галавой было мірнае неба, — кажы ён на развітанне. — Тады і праца, і жыццё — у радасці».



ВНН 50005675

Гаспадарка на правы лічыцца вядучым сельгаспрадпрыемствам Мастоўскага раёна. Тут стабільна атрымліваюць і высокія нароў, і высокую ўраджайнасць збожжавых культур. Вядома, самі сабой такія псеўды не прыходзяць. За дасягненні трэба як след пазнацца. І ўсюю калектыву, і кожнаму пасобку. І хоць не абходзіцца без праблем, у гаспадарцы лічыцца, што тут працуе зладжаная каманда. Якія маты аб'ядноўваюць людзей аднаго асобна ўзятга сельгасгаспадарчага прадпрыемства? Як яны ідуць да іх і што дапамагае ажыццявіць задумкі? Аб гэтым і многім іншым — у гутарцы з дырэктарам закрытага акцыянернага таварыства «Гудзевічы» Паўлам СТАНЕЎСКІМ.



На новай вуліцы гаспадаркі.



Аператар сушыльнай устаноўкі Віталій ТОДРЫК кантралюе вільнасць кукурузы.

«КОЖНЫ ПАВІНЕН АДЧЫВАЦЬ СЯБЕ ЧАСТКАЙ КАМАНДЫ»

Такі прынцып работы абралі ў закрытым акцыянерным таварыстве «Гудзевічы»

КАНТРОЛЬ У ФАРМАЦЕ АНЛАЙН

Як сістэма відэаназірання садзейнічае парадку ў гаспадарцы

Кароткая Візюўка

Паўла Станеўскі, можна сказаць, кіраўнік малады. 21 лістапада ім споўніцца 36 гадоў. Годам ён з вёскі Станеўскага Бераставіцкага раёна. У сваім раёне пачынаў прафесійную дзейнасць пасля заканчэння Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Прайшоў шлях ад спецыяліста да намесніка дырэктара. Год там быў прызначаны дырэктарам ЗАТ «Гудзевічы» суседняга Мастоўскага раёна.

— Паўла Іосіфавіч, ці было жаданне змяніць адрас? Хоць і з павялічанымі? — Мне праналавіла, чаму б не? Тым больш што гаспадарка знаходзіцца ў суседстве. Ведаю, што «Гудзевічы» — мясцовае прадпрыемства, ды і работнікаў некаторых ведаю.

— Штосці свабодна імяніліся прамісловы ў новай гаспадарцы?

АПК не стаіць на месцы. Новае ўкраінаецца з пункту гледжання з'яўлення новых тэхналогій і надобнасці да іх у цэлым. Гэта дачыцца як аграрна-й, так і жылёгадоўлі. Калі ў аграрна-й мы нейкія свае напраўкі, то жылёгадоўчы сектар патрабуе асабліва ўвагі. Веліч у гэтым сектары адпаведнага не было.

— Не спрабавалі звярнуць увагу на новыя культуры, якія пачынаюць выкарыстоўвацца? — Мы пачынаем, клоп на яны таксама варта разглядаць?

Пачыць вывучаць дадзены кірунак. У гаспадарцы склаўся пэўны рэзерв культур, які стабільна працуе. Робім акцят на тое, што выгада. Але на пачыненне мы таксама разглядаем. Напрыклад, свёкла на жылёгадоўчым комплексе ўстанавілі вентылятары з уагняспраўнай сістэмай, каб палепшыць утрыманне статка падчас зімы. Мы захоўваем статак і прадухіляем падзенне на доў.

— Як навука дапамагае АПК? Шмат патрэбнай інфармацыі можна знайсці ў спецыялізаваных часопісах. Я таксама іс чытаю, там часта ёсць нейкія сюжэты, апраўна быць на практыцы. Напрыклад, цяпер сталі займацца паліяшэннем жылёгадоўчага статка, пры якім узраства нараджаюцца. А нам вельмі трэба быць больш іцшук, якія квістаюцца добрым попыткам як у вобласці, так і ў краіне.

Трэба ісці ў нагу з часам. Ва ўсё сферах — аграрнай, жылёгадоўчы, гледзячы, што з'яўляецца новага, пераймаць вопыт. Можа, перагледзе працэс кармлення ў ўтрыманні статка. Робім акцят на малочную вытворчасць, бо ў каго ёсць малако, у таго ёсць і сродкі. У аграрнай вытворчасці бывае праблема з разлікамі за сельгаспрадпрыемства.

— Вы, як практык, у чым бачыце перспектывы развіцця сельгасгаспадарчай вытворчасці? Якія складнікі тут яшчэ ёсць? І ці хапае на тое сродкаў?

— Гэты год быў спрыяльным для сельскай гаспадаркі, асабліва для галіны раслінводства. Па выніках работы на ўборцы збожжавых мы атрымалі 74,7 цэнтнера з гектара і больш як 17 тысяч тон — агульны вал збожж. Добра ўраджалі бульбу. Тут ураджайнасць склала больш за 360 ц/га. Радуіць і цукровыя буркакі. Дадзеныя культуры мы атрымалі 600 цэнтнераў з гектара. Планаем атрымаць 20 тысяч тон. Увесь ураджай ідзе на Сідзельскія цукровыя камбінат. Летась гэтыя караняплоды былі для гаспадаркі стратнымі.

На аб'ёмным мажэце, які паказвае галоўны эканаміст ірыня ВАЛОШЧЫК, размяшчаныя мясцовае забудоўнае, вытворчыя тэрыторыі, архітэктурныя аб'екты.

Добры задзел Намеснік дырэктара Марыя ПАЛУБЯТКА падводзіць вынікі года

Траўцю частку палеткаў займаюць збожжавыя азімныя культуры. Актыўна сеем раж, сёння гэта вельмі выгаданая культура. Сёлетня небылі вельмі ураджай. Займаемся самі яго перапрацоўкай. Некалькі гадоў таму ў сельгаспрадпрыемстве пабудавалі міні-завод па вытворчасці распавага алею. Уласны бляковы корм знізіў затраты на яго закупку. Ішкі прадукты прадаюць, і гэта яшчэ адзін плюс у эканоміі. Вытворчасць на сутнасці безадходная, бо макуха выкарыстоўваецца для кармлення буйной рагатай жывёлы і свіней.



Кіраўнік участка Андрэй САРОКА. Пагруква цукровых буркакі.



Дырэктар ЗАТ «Гудзевічы» Паўла СТАНЕЎСКІ кам мэн'гара, на якім можна ў вядома-ражыме бачыць многія ўчасткі вытворчасці. На іх устаноўлены мініяйтуры тэлекамеры.

Мы кожны год штосці будзем. Такі тэмп быў зададзены мінулым кіраўніком, і гэтую планку нельга апускаць. Працэсы закрануць лятаральна ўсе асноўныя галіны — раслінводства, жылёгадоўчы і гандлёвую дзейнасць. Напрыклад, пачалі будаваць ферму, сёлетня адлі дом на чатыры сям'і. Кожны год у планах штосці будаваць. Калі завяршыць ферму, пачнем новы сельгасгаспадарчы аб'ект. Будзем працягваць і жылёвае будаўніцтва. Будзем для сваёй работніцкай муніцыпалітэты жыцьця німа. Усё запатрабаваана. Таму на 2024 год праектуем дом таксама на чатыры сям'і.

— Што б вы залажылі ў аснову развіцця гаспадаркі? Які бачыце рэзерв?

Трэба эканоміць. Усё рэалізаваць на максімум. Гэта самае важнае. І, вядома, выконваць тэхналогію. Тады і затраты меншыя, бо пачынаецца сабекошт. Адпаведна, і прадукцыя больш.

— Як вядома, кіраўніку неабходна лідэрскія якасці. Яны ў чалавек ад прыроды ці з'яўляюцца пад уплывам абставін?

Мабыць, значную ролю тут адгрывае асяроддзе. Я трэбую ў такіх абставінах, што так ці інакш, але трэба імкнуцца да новых вышчын.

Калі нешта не атрымліваецца, мы аналізуем сітуацыю, шукаем магчымасці палепшыць якасці работы. Гэта дачыцца не толькі асобнага чалавек, але і каманды ў цэлым.

— Паўла Іосіфавіч, я ведаю, што да свята работніцкай сельскай гаспадаркі вы падрыхтавалі даволі аб'ёмныя сацыяльныя пакеты на суму 120 рублёў. Што яшчэ хацелі б пажадаць сваёй камандзе?

У дзень прафесійнага свята хачу пажадаць сваёй калектыву моцнага здароўя, дабрабыту, каб ішлі на работу з добрым настроем і з такім жа настроем вярталіся з яе. Хачу пажадаць мірнага года над галавой.



Кіраўнік участка Андрэй САРОКА. Пагруква цукровых буркакі.

спецыяліста, але і гаспадаркі ў цэлым. Такія здароўя канкурэнцыя толькі на карысць справе.

— Паміж гаспадаркамі адчуваецца дух спаборніцтва?

Вядома. Нават калі былі аграрнама, былі такія спаборніцтвы. Кожны — на сваім узроўні. Напрыклад, паміж аграрнама і сельгасгаспадаркамі — у каго вышэйшая ўраджайнасць тых ці іншых культур. Кожнаму хацелася быць найлепшым у раёне. Гэта ж ха на ўзроўні кіраўніцтва гаспадарак. Такі дух заўсёды быў і ёсць. Думаем, застаецца і надалей, гэта яшчэ і стымул для развіцця, жаданне ісці наперад.

— На маладыя кадры можа сёння спадзявацца?

Хацелася б, каб спецыялісты прыходзілі больш падрыхтаванымі, каб вельмі склавана выбраць галоўнага спецыяліста. Сёлетня мы набылі выпускнікоў з ВНУ і сельгасгаспадарчага каледжа, але хто з іх застаецца — невядома. Між тым, умовы не такія іцжыкі. Можа, толькі падчас урочнага кампаніі няма выхадных, а так выхадных — нярэдка. Працую да 17 гадзін, у суботу — да 13. Забіраем на добрую падрыхтаваным жыллем. Стараемся захаваць той кацыяк, які ёсць.

— Вы — прыхільнік жорсткай дысцыпліны? Ці склалася ў вас сваё каманда?

Да людзей таксама трэба прыслуховацца, а не счыць з-за плеча, бо часам і кіраўнік не заўсёды мае рацыю. Цяпер іншы час. Трэба працаваць штосці вартае. Чалавек будзе больш павяжаць кіраўніку, калі ён справядлівы і іцнць найперш справу, а не толькі сваю ўласную пазіцыю. Цяпер іншы час. Трэба працаваць штосці чынам, каб людзі адчувалі сябе часткай каманды. Напрыклад, я не прыхільнік таго, каб імяць калектыв пад сабе. Усе, хто працуе, працягваюць заставацца на сваё месца.

— Паўла Іосіфавіч, я ведаю, што да свята работніцкай сельскай гаспадаркі вы падрыхтавалі даволі аб'ёмныя сацыяльныя пакеты на суму 120 рублёў. Што яшчэ хацелі б пажадаць сваёй камандзе?

У дзень прафесійнага свята хачу пажадаць сваёй калектыву моцнага здароўя, дабрабыту, каб ішлі на работу з добрым настроем і з такім жа настроем вярталіся з яе. Хачу пажадаць мірнага года над галавой.

спецыяліста, але і гаспадаркі ў цэлым. Такія здароўя канкурэнцыя толькі на карысць справе.

— Паміж гаспадаркамі адчуваецца дух спаборніцтва?

Вядома. Нават калі былі аграрнама, былі такія спаборніцтвы. Кожны — на сваім узроўні. Напрыклад, паміж аграрнама і сельгасгаспадаркамі — у каго вышэйшая ўраджайнасць тых ці іншых культур. Кожнаму хацелася быць найлепшым у раёне. Гэта ж ха на ўзроўні кіраўніцтва гаспадарак. Такі дух заўсёды быў і ёсць. Думаем, застаецца і надалей, гэта яшчэ і стымул для развіцця, жаданне ісці наперад.

— На маладыя кадры можа сёння спадзявацца?

Хацелася б, каб спецыялісты прыходзілі больш падрыхтаванымі, каб вельмі склавана выбраць галоўнага спецыяліста. Сёлетня мы набылі выпускнікоў з ВНУ і сельгасгаспадарчага каледжа, але хто з іх застаецца — невядома. Між тым, умовы не такія іцжыкі. Можа, толькі падчас урочнага кампаніі няма выхадных, а так выхадных — нярэдка. Працую да 17 гадзін, у суботу — да 13. Забіраем на добрую падрыхтаваным жыллем. Стараемся захаваць той кацыяк, які ёсць.

— Вы — прыхільнік жорсткай дысцыпліны? Ці склалася ў вас сваё каманда?

Да людзей таксама трэба прыслуховацца, а не счыць з-за плеча, бо часам і кіраўнік не заўсёды мае рацыю. Цяпер іншы час. Трэба працаваць штосці вартае. Чалавек будзе больш павяжаць кіраўніку, калі ён справядлівы і іцнць найперш справу, а не толькі сваю ўласную пазіцыю. Цяпер іншы час. Трэба працаваць штосці чынам, каб людзі адчувалі сябе часткай каманды. Напрыклад, я не прыхільнік таго, каб імяць калектыв пад сабе. Усе, хто працуе, працягваюць заставацца на сваё месца.

— Паўла Іосіфавіч, я ведаю, што да свята работніцкай сельскай гаспадаркі вы падрыхтавалі даволі аб'ёмныя сацыяльныя пакеты на суму 120 рублёў. Што яшчэ хацелі б пажадаць сваёй камандзе?

У дзень прафесійнага свята хачу пажадаць сваёй калектыву моцнага здароўя, дабрабыту, каб ішлі на работу з добрым настроем і з такім жа настроем вярталіся з яе. Хачу пажадаць мірнага года над галавой.

На першы погляд можа падацца, што работа ў полі даволі манатонная. Але механізатар Мікалай БОГДАН так не лічыць, хоць працуе на паплетках за штурвалам звыш 30 гадоў. Наватрот. На яго думку, гэта іцжыкая і нават вясёлая работа. Асабліва ўборачная кампанія.

— Калі ідуць палёвыя работы — ці паспееце ў іцжыку, такі рух, кожны стараецца зрабіць больш, каб мець дадатковыя бонусы, — тлумачыць механізатар. — Такое спаборніцтва і для гаспадаркі выгаднае, бо тады ўсё робіцца хутчэй, таму растуць.

Падчас гутаркі Мікалай БОГДАН хавае усмешкі. Такі ўжо ён пазітыўны чалавек. Кажы, што аптыміст ад прыроды. Дні сумаванні няма падстаў. Зарплата задавальняе, хоць і трэбуе.



Кіраўнік участка Андрэй САРОКА. Пагруква цукровых буркакі.

Ферма, можна сказаць, — аб'ект стратэгічна для сельгаспрадпрыемства, бо менавіта малако — самы рэнтабельны прадукт усёй вытворчасці. Таму і клопат аб дойнай стацы асабліва. Галоўнае, вядома, кармы. На ферме «Тоўсцікі» яны закупаюцца яшчэ і ў спецыяльных рука-

прыклад, механізатары атрымалі публіку, але не выжджваюць, стаяць, кураць. І часам гэты працэс можа зацягнуцца на паўгадзіны і больш. Гэта недаручальна, лічыць дырэктар, бо дысцыпліна павінна быць не толькі ва ўстаноўках, на заводах, у арганізацыях, але і ў сельгасвытворчай.

Відэаназіранне да свай спён. Кіраўнік у курсе ўсяго тэхналагічнага працэсу. Дзюжыкі камерам вядуць, ці сфармавава накармлена жывёла, адрамантавана тэхніка, ці не зацягнулі пералыкі. Перапаленыя фактары вельмі важныя ў сельгасвытворчасці. Людзі разумеюць, што ўсё гэта робіцца, каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі. Сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

На запалення ў політэльевавыя тары кармы атрыдае чалавек малочнагаварнага фермы Іван КАРНЕЙЧЫК.

«РУКАЎ» для РАГУЛІ На ферме «Тоўсцікі» кармоў нарыхтавана збытчная

Ферма, можна сказаць, — аб'ект стратэгічна для сельгаспрадпрыемства, бо менавіта малако — самы рэнтабельны прадукт усёй вытворчасці. Таму і клопат аб дойнай стацы асабліва. Галоўнае, вядома, кармы. На ферме «Тоўсцікі» яны закупаюцца яшчэ і ў спецыяльных рука-

прыклад, механізатары атрымалі публіку, але не выжджваюць, стаяць, кураць. І часам гэты працэс можа зацягнуцца на паўгадзіны і больш. Гэта недаручальна, лічыць дырэктар, бо дысцыпліна павінна быць не толькі ва ўстаноўках, на заводах, у арганізацыях, але і ў сельгасвытворчай.

Відэаназіранне да свай спён. Кіраўнік у курсе ўсяго тэхналагічнага працэсу. Дзюжыкі камерам вядуць, ці сфармавава накармлена жывёла, адрамантавана тэхніка, ці не зацягнулі пералыкі. Перапаленыя фактары вельмі важныя ў сельгасвытворчасці. Людзі разумеюць, што ўсё гэта робіцца, каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі. Сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

У адным з жылёгадоўчых памяшканняў малочнагаварнага фермы «Малочны двор».

«РУКАЎ» для РАГУЛІ На ферме «Тоўсцікі» кармоў нарыхтавана збытчная

Ферма, можна сказаць, — аб'ект стратэгічна для сельгаспрадпрыемства, бо менавіта малако — самы рэнтабельны прадукт усёй вытворчасці. Таму і клопат аб дойнай стацы асабліва. Галоўнае, вядома, кармы. На ферме «Тоўсцікі» яны закупаюцца яшчэ і ў спецыяльных рука-

прыклад, механізатары атрымалі публіку, але не выжджваюць, стаяць, кураць. І часам гэты працэс можа зацягнуцца на паўгадзіны і больш. Гэта недаручальна, лічыць дырэктар, бо дысцыпліна павінна быць не толькі ва ўстаноўках, на заводах, у арганізацыях, але і ў сельгасвытворчай.

Відэаназіранне да свай спён. Кіраўнік у курсе ўсяго тэхналагічнага працэсу. Дзюжыкі камерам вядуць, ці сфармавава накармлена жывёла, адрамантавана тэхніка, ці не зацягнулі пералыкі. Перапаленыя фактары вельмі важныя ў сельгасвытворчасці. Людзі разумеюць, што ўсё гэта робіцца, каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі. Сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

У адным з жылёгадоўчых памяшканняў малочнагаварнага фермы «Малочны двор».

«РУКАЎ» для РАГУЛІ На ферме «Тоўсцікі» кармоў нарыхтавана збытчная

Ферма, можна сказаць, — аб'ект стратэгічна для сельгаспрадпрыемства, бо менавіта малако — самы рэнтабельны прадукт усёй вытворчасці. Таму і клопат аб дойнай стацы асабліва. Галоўнае, вядома, кармы. На ферме «Тоўсцікі» яны закупаюцца яшчэ і ў спецыяльных рука-

прыклад, механізатары атрымалі публіку, але не выжджваюць, стаяць, кураць. І часам гэты працэс можа зацягнуцца на паўгадзіны і больш. Гэта недаручальна, лічыць дырэктар, бо дысцыпліна павінна быць не толькі ва ўстаноўках, на заводах, у арганізацыях, але і ў сельгасвытворчай.

Відэаназіранне да свай спён. Кіраўнік у курсе ўсяго тэхналагічнага працэсу. Дзюжыкі камерам вядуць, ці сфармавава накармлена жывёла, адрамантавана тэхніка, ці не зацягнулі пералыкі. Перапаленыя фактары вельмі важныя ў сельгасвытворчасці. Людзі разумеюць, што ўсё гэта робіцца, каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі. Сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

— Каб павялічыць эфектыўнасць работы гаспадаркі, сама ж сістэма хутка і даволі дорага каштуе, сябе апраўдавае, бо дазваляе эканоміць і паліва, і час.

Такія складнікі вызначаюць стратэгію развіцця аднаго з першых прамісловых прадпрыемстваў Мастоўшчыны. Завод з'яўляецца лідарам у галіне і забяспечвае выпуск найбольш якаснага крухмалу ў краіне. Без прадукцыі прадпрыемства неможна ўявіць работу беларускіх кампаній не толькі харчовай, але і іншых галін гаспадаркі. Да 70% агульнага аб'ёму беларускага крухмалу паступае менавіта з Рагозніцкага заводу. Прадпрыемства — адзінае на постсавецкай прасторы, якое мае міжнародны сертыфікат FSSC 22000, і адзіны сярэд крухмальнага заводу Беларусі, якому выданы сертыфікат ISO 22000, што сведчыць аб бяспецы прадукцыі.



110 ГАДОЎ РАГОЗНІЦКАМУ КРУХМАЛЬНУ ЗАВОДУ

ТРАДЫЦЫІ. ЯКАСЦЬ. ІНАВАЦЫІ

Тры кіты найстарэйшай вытворчасці Мастоўшчыны

ТРАДЫЦЫІ, якія ідуць з глыбінь часу

Першае прадпрыемства Мастоўшчыны

Адлік сваёй гісторыі завод вядзе з верасня 1912 года, калі ўпершыню аб ім згадваецца ў адным з працоўнаў Ваўкавыскага павета. Але пабудаваны ён значна раней — у 1905 годзе ковенскім прадпрыемльнікам Аскарам Мейшоўцам, які купіў у Рагозніцы сядзібу і вырашыў адкрыць тут крухмальную вытворчасць. Лічыцца, што прадпрыемства стала роднапачынальнікам усёй прамысловасці Мастоўшчыны.

Дакументы, якія дайшлі з тых часоў, сведчаць, што яго адзначаны кошт склаў амаль 10 тысяч рублёў. Многа гэта ці мала? Калі звярнуцца да некаторых крыніц, можна даведацца, што сярэдняя зарплата ў Расійскай імперыі ў 1914 годзе складала 37 рублёў у месяц. Між тым, за 10 тысяч было магчыма набыць сядзібны ўчастак без самой пабудовы. Такім чынам, можна сказаць, што асноўныя фонды заводу былі на сярэднім узроўні. З абсталявання прадцаві электраэнергетар, машыны для бульбы, шэраг тры чыны для размыўва, сіта і цэнтрыфугі. На выхадзе сыры крухмал упакоўвалі ў мішы. Ваду бралі з прытока ракі Зальвянкі, туды ж адпраўлялі і сідкі. Цяпер, вядома, такія рэчы недапушчальныя.

У пачатку сваёй дзейнасці завод выпускаў у сезон 300 тон крухмалу. А бульбы закупілі 2 тысячы тон. Што мы бачым праз стагоддзі? Напрыклад, сёння завод ужо нарыхтаваў 50 тысяч тон сыравіны, з пачатку году атрымана 5,5 тысячы тон прадукцыі.

Зразумела, што да такіх паказчыкаў завод шукаў паступова. І што цікава, за ўвесь гэты час прадпрыемства не спыніла работу. На крухмал заводу быў погляд. Напрыклад, у пасляваенны перыяд аб'ём нарыхтовак клубняў дасягнуў ужо 4 тысяч тон, а выпуск прадукцыі склаў 500-700 тон. Крухмал гары ўпакоўвалі ў мішы вагой 70 кілаграм і везлі, ці машынай ці вазамі, на чыгуначную станцыю для далейшай адгрузкі спажыўцам.

Пачатак аднаўлення

Работы па рэканструкцыі пачаліся ў 1960-х гадах. Стала здацца павялічыцца вытворчасць прадукцыі. Таму занялася замяненнем старога абсталявання на сучаснае, тэхналагічнае. Значная ўвага аддавалася энергетычнаму комплексу — з'явіліся трансфармацыйныя падстанцыі, паравыя кацёл для сушкі, свая гідравасілавая.

У гэты ж час пачалося будаўніцтва жылля дамоў для работнікаў заводу, з цягам часу ўзнік цэлы заводскі пасёлак. А абноўлены

тэхнічную навінку сустракалі з энтузіязмам. Наступны этап вялікай рэканструкцыі прыйшоўся на 1990-я гады. Адбылося істотнае пераабрабленне заводу з выкарыстаннем прагрэсіўнага абсталявання. Цяпер перапрацоўка бульбы ішла па новай тэхналагічнай схеме. Усталі ў строй ачышчальныя збудаванні. Здавалася б, новы магнутыны павіны прынесці прыбытак прадпрыемству. Аднак пачалі скарачэння плошчы пад бульбу, і завод застаўся практычна без сыравіны. У якасці часовай меры наладзілі выпуск макаронаў і чыпсаў. Нават адкрылі вытворчасць жалезабетоннай агароджы.

Такія акалічэнні маглі прывесці да вынішэння асноўнай спецыфікі заводу і наогул крухмальнай вытворчасці. Прыслена неабходнасць у татальнай мадэрнізацыі. І ў пачатку нульціх стагоддзя, што трэба будаваць новы завод. Такі аб'ект з'явіўся ненадалёку ад райцэнтра, за два дзясяткі кіламетраў ад «істарычнага» прадпрыемства. Гэта ўжо быў зусім новы, сучасны комплекс, з найноўшым абсталяваннем шведскай фірмы «Ларсан». Каб яго зрэалізаваць, спатрыбавалі ажно 15 фўр.

У 2011 годзе сумесна завод уступіў у строй. Пачалася новая эра ў гісторыі найстарэйшага прадпрыемства Мастоўшчыны. Менавіта пуск новага магнутынага дазволіў заводу заняць лідзіруючы пазіцыі ў галіне і



Дырэктар ААТ «Рагозніцкі крухмальны завод» Вячаслаў БАРАНСКІ.

НАША ДАВЕДКА

Цяпер завод мае тры вытворчыя пляцоўкі: «Рагозніца», «Ляда» і «Боркі», агульная магнутнасць 7 150 тон. Штогод на іх перапрацоўваецца ад 60 да 70 тон бульбы. Выпускаецца да 9 тысяч тон крухмалу вышэйшага сорту і класа экстрэ, які выкарыстоўваецца ў розных галінах, у тым ліку ў фармапрамысловай вытворчасці. Рагозніцкі крухмал адпавядае высокім патрабаванням па ўсім мікраэлементам паказчыкам. Сёння на Рагозніцкі крухмальны завод прыходзіць 70% аб'ёму такой прадукцыі ў Беларусі.

ЯКАСЦЬ — галоўны аргумент

ААТ «Рагозніцкі крухмальны завод» штогод праходзіць сертыфікацыю нацыянальнымі і міжнароднымі органамі сістэмы менеджменту якасці. Як правіла, усе сертыфікаты паўрадавацца.

З 2013 года на заводзе сертыфікавана сістэма кіравання бяспечнай харчовай прадукцыяй на адпаведнасць патрабаванням СТБ 1470-2012. Для падтрымкі гэтага ўз'язу і наладжвання новых у 2018 годзе было

гэта. Паспехі кампаніі адзначаны прэміяй «Лідар спажывацкага рынку — 2021». У намінацыі «Крухмал бульбяны» гандлёва марка «Крухмаль» ўзнагароджана прэміяй за стабільна высокую якасць прадукцыі, а кіруючы прадпрыемства Вячаслаў Баранскі ўдасцены дыплома «Лідар кіравання» за эфектыўнае менеджмент, дзелавы дастанок і прадпрыемстваў ініцыятыву. У прадпрыемстве ўжо амаль цэлая калекцыя Гран-пры конкурсу «Прадзакс» і намінацыі «Традыцыі. Якасць. Інавацыі». Крухмал вышэйшага сорту і «экстрэ» прызнаны найлепшым у Беларусі.

— Мы робім акцэнт на якасць, аб чым сведчаць і міжнародныя сертыфікаты. Сёлета мы адзіны з профільных беларускіх заводу атрымаў міжнародны сертыфікат ISO 22000, які дзейнічае на еўрапейскай прасторы. Сярод крухмальнага заводу Беларусі толькі ў нас ёсць міжнародны сертыфікат FSSC 22000. Гэта стала магчымым дзякуючы выкананню тэхналогіі ўсяго лаўцажка перапрацоўкі — ад прыёмы сыравіны да выпуску прадукцыі. Мы адзіны ў краіне пастаўлімы крухмал на Барысавскі завод мідчыскай прадукцыі — гаспадарка Вячаслаў Рышардаў.

Цяпер у прадпрыемства гаспадарка паразар года. Амаль бесперапынна ідзе прыёмка клубняў. Штодзённы завод прымае па 600 тон бульбы. Яе везуць не толькі з Гродзенскай вобласці, але і з іншых рэгіёнаў. Праблем з сыравінай няма. На гэты час нарыхтавана нават на пяць тысяч тон бульбы больш, чым летась. Сёлета мяркуюць перапрацаваць больш за 50 тысяч тон сыравіны. За 10 месяцаў атрымана амаль 5,5 тысячы тон крухмалу, у тым ліку больш за тысячы тон мадыфікаванага крухмалу 171 тону мадыфікаванай мукі.

— Вельмі важна, каб былі якасны сыравіна, — падкрэсліў кіруючы прадпрыемства. — Перш чым правозіць бульбу на завод, гаспадаркі павіны здаць яе на аналіз у нашы акрэдытаваныя лабараторыі, дзе ён даследуецца на ўтрыманне нітрату, нітрыту, пестыцыдаў і радыёнуклідаў.

Па словах дырэктара, гаспадаркам выдана супрацоўніцтва з крухмальным заводам. Яны атрымліваюць аванс на працягу сезону вырошчвання бульбы, да таго ж у заводу вельмі транспарт, што дазваляе забіраць ураджай у сельгасвытворцаў і фермераў. Зладжаныя рабочыя сядзіміннасць і свесчасовыя разлікі з пастаўлімым сыравіна — гэта ахвічальнасць на працягу двух дзён.

Рагозніцкі крухмальны завод супрацоўніцтва з 12 краінамі-партнёрамі. Прадукцыя ідзе ў Расію, Грузію, краіны Сярэдняй Азіі, еўрапейскія краіны. Разлічваецца магчымасць супрацоўніцтва з Егіптам.

За 10 месяцаў ад рэалізацыі экспарту атрымана 4 млі 140 тысяч долараў ШВА, тэмпл росту складае 145%. У цэлым па заводзе прададзена прадукцыі амаль на 18 млі рублёў, што амаль на 2 млі больш за план. Такія тэмпы сведчаць аб высокай конкураспадатнасці прадукцыі беларускага вытворцы.

— У сучасных умовах мала ідуць у нагу з часам, трэба кранаць яго апрадэжваю, на крок быць наперадзе іншых. Я прыклініў свежых ідэй і сучасных рашэнняў. Вельмі ўдзячны сваёму калектыву, які падтрымлівае мяне. Гэта сапраўдныя прафесіяналы сваёй справы. Тут працаваў каманда адкавадчыных спецыялістаў, жонкі з іх на сваім месцы, а значыць, у нас усё атрымаецца! — упушны Вячаслаў Баранскі.



За пультам кіравання вытворчасцю — апаратыч Іосіф ТЫШКЕВІЧ.



За пультам кіравання вытворчасцю — апаратыч Іосіф ТЫШКЕВІЧ.



На каменеры — сыравіна пасля мыцця.

завод стаў вырабляць 2,5 тысячы тон крухмалу пры перапрацоўцы 17 тысяч тон бульбы. Старожылы заводца памятае, якія «чорт» чыны з бульбы стаялі ўдзюж даўго, што вяла на завод. Клубні вырошчвалі практычна ўсе гаспадаркі. Каб не захаваць бульбу ў буртах, дзе яна падзіралася і пачынае, яе імкнуліся здаць на перапрацоўку.

На заводзе ў гэты час ляжа перажаваная цяжкая фізічная праца. Таму кожную



На каменеры — сыравіна пасля мыцця.

забяспечыць вытворчасць найбольш якаснага крухмалу ў Беларусі. Дзякуючы новай ліній удалося значна нарасціць аб'ёмы перапрацоўкі, палепшыць якасць прадукцыі і знізіць затыраты на яе выпуск. За 10 гадоў работы новага заводу аб'ёмы нарыхтоўкі сыравіны павялічыліся ў пяць разоў. А сёлетні прыбытак ад рэалізацыі прадукцыі за 10 месяцаў склаў 2,5 мільяна рублёў. Гэта 280% планавага задання.



Уважэннем сыравіны занята вагаўшчыца Ганна КОНАН.

прынята рашэнне аб укараненні міжнароднай сістэмы менеджменту бяспечнай харчовай прадукцыі FSSC 22000, што і было дасягнута. У 2018 годзе атрымаў сертыфікат «Халілі», згодна з якім прадукцыя дазволена для выкарыстання мусульманамі. У 2020 м прадпрыемства першае ў сваёй галіне атрымаў міжнародны сертыфікат бяспекі FSSC 22000.

«Быць на крок наперадзе»

Вось крэда дырэктара ААТ «Рагозніцкі крухмальны завод» Вячаслава Баранскага. Кіруючы завод на першыя месяцы ў выпуску прадукцыі ставіць якасць і бяспеку. І гэта дае свой плён.

З 2015 па 2018 год Рагозніцкі крухмальны завод выйграў пераможцаў у рознапланкіх конкурсах «Найлепшы экспартёр»



Тут закупаецца прадукцыя крухмальнага заводу перад яе адпраўкай спажыўцам.

Прадпрыемства выпускае якасную і бяспечную прадукцыю, якая карыстаецца попытам у беларускіх і замежных спажыўцоў

КРУХМАЛ БУЛЬбяНЫ сорту экстрэ і вышэйшага сорту. Прадукт адпавядае патрабаванням ДАСТ 7699-78, расулькіанскім дапушчальным узроўням утрымання радыёнуклідаў, санітарным нормам і правілам, гігіенным нормам, тэхнічнаму регламенту Мылтнага саюза «Аб бяспечнай харчовай прадукцыі».

МУКА ЭКСТРУЗІЙНАЯ. Прызначана для рэалізацыі і выкарыстання пры вырабе розных харчовых прадуктаў, а таксама ў вытворчасці камбікарму і заменільнікаў незварэдняга малака.

КРУХМАЛЫ ЭКСТРУЗІЙНЫЯ. Іх выкарыстоўваюць у кансервавай, малочнай, кандытарскай, мясной, хлебакарнай, харчова-канцэнтратнай прамысловасці, а таксама для тэхнічных мэт.

РЭАГЕНТ КРУХМАЛФАРМАЛЬНЫ МАДЫФАКАВАНЫ для свідравання пры будаўніцтве, у кардонна-папяровай прамысловасці, а таксама ў геалага-разведцы.

ІНАВАЦЫІ ў сучасным і будучым заводу

Усё абнаўленне заводу накіравана на новыя тэхналогіі. З самага пачатку да рэалізацыі праякты былі прыгніты супрацоўнікі Навукова-практычнага цэнтры па харчаванні НАН Беларусі. Ім распрацаваны навукова-тэхналагічныя абгрунтаванні новага заводу. Рэалізацыя ідэй дазволіла стварыць высокую тэхналагічную вытворчасць на аснове самага сучаснага абсталявання. Былі ўкаранены сістэмы энэрга-і рэсурсаэаэражэння, рэкуперацыі цяпла, сучасных прывадаў і помпаў, поўнай аўтаматызацыі працэсаў. Для кіравання аўтаматычнай сістэмай дастаткова аднаго спецыяліста.

У 2014 годзе на заводзе арганізавалі выпуск фізічна мадыфікаванага крухмалу. Для іх вырабы было ўстаноўлена швейцарскае абсталяванне прадукцыйнага больш за тысячы тон у год. Гэта адзіны ў Беларусі лінія такога кшталту. Яе унікальнасць у тым, што пры змяненні параметраў работы экстрэдажна можна атрымаць прадукт з рознымі фізіка-хімічнымі ўласцівасцямі. Апошняе ў значнай ступені змяніла дарожную карту прадпрыемства.

Мадыфікаваны крухмал прымяняецца ў нафтавай і газавай галінах для стабілізацыі свідравальных раствараў, а таксама ў якасці рэагенту для будаўніцтва свідравін. Прадукт дапамагае вясці работы праз пустоты пры аб'яваванні гліны і спляска падчас свідравання. Раней такія рэагенты ў Беларусі не выраблялі, а закуплялі за мяжой. Літаральна праз год аб'ёмы выпуску імпартазамышчальнай прадукцыі павялічыліся ўдвая.

Надочны пачаўся работа па стварэнні сухога свідравальнага раствара на аснове крухмалу і сапрапелю. Пры выкарыстанні ў сумесь трэба толькі дадаць вады. Сумесня з навукоцямі атрымаў перспектывны ўзор. Між тым, не застаецца без увагі харчовы крухмал.

Спецыялісты працуюць над новымі тэхналогіямі яго выкарыстання. Напрыклад, цяпер ідзе работа над тым, каб стварыць складнік для мармеладу. Такая работа патрабуе дасканалай дакументальнай базы, падрыхтоўкі адпаведных тэхнічных умоў. У новай распрацоўкі завод уключае знаныя сродкі.



Арганізацыя аховы прадпрыемства высока адзначана Дыпартаментам аховы МУС Расулькіі Беларусі. Кіраўнік КПП Алена МІХАЛЕНАК — адна з тых, хто сочыць за перамяшчэннем грузаў і прускам на тэрыторыю прадпрыемства. На рабочым месцы кантраляваў укаранення сучаснае абсталяванне.

маласць. Што да найбольш вопытных, то больш за трыццаць гадоў тут працуюць бухгалтар Людзін Эдмунд, начальнік вытворчага участка «Боркі» Іван Рагіневіч, кіроўца Часлаў Паўлюкца.

Дзякуючы агульным намаганням, завод з больш чым векавай гісторыяй не толькі перажыў крызісныя моманты, але і выйшаў на новы ўзровень развіцця. Прадукцыя становіцца ўсё больш вядомай. А крэда «Крухмаль» займае паліпаўнасна і барыста вялікім попытам не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі.



Адгрузка гатовай прадукцыі.



Якасць гатовай прадукцыі вызначаюць інжынер па якасці Зоя ДАВЫДКІ і начальнік вытворчай лабараторыі Святлана ТАРПАСАВА.



Інжынер аўтаматычнай сістэмы кіравання тэхналагічным працэсам Віктар СТАСЕВІЧ.



ААТ «ЧАРЛЁНА» ЗАЎСЁДЫ Ў ТРОЙЦЫ ЛІ ДАРАЙ

АКЦЭНТ НА КУЛЬТУРУ ЗЕМЛЯРОБСТВА

З такой устаноўкай прыйшоў
Віктар КУЛІСЕВІЧ паўтара года таму
на пасаду дырэктара ў ААТ «Чарлёна»
Мастоўскага раёна



Дырэктар ААТ «Чарлёна»
Віктар КУЛІСЕВІЧ.

Сёння ўжо можна гаварыць аб пэўных напраўках, якія далі эфект. Гаспадарка ўвядзла вытворчыя пазіцыі па многіх кірунках. Значны рыск зроблены ў раслінаводстве. Атрыманы рэкордны вал зерневых культур — упершыню за апошнія 10 гадоў. Такім чынам, ААТ «Чарлёна» ўсё падставы выйсці на новы ўзровень гаспадарання. Аб тым, чаго ўдалося дасягнуць за гэты год, і новыя далегдзі ў вытворчасці — інтэрв'ю з дырэктарам ААТ «Чарлёна» Віктарам Кулісевічам.

Віктар Станіслававіч, вы ведаемі, што звыш 15 гадоў працуе ў аграрнай галіне. Маеце вопыт кіравання. Ці мяняюцца метады кіравання ў сучасных рэаліях? — Галоўнае — правільна наладзіць працэс, завесці механізм. У першую чаргу, наведзі дысцыпліну на працоўных месцах. За два гады работы людзі зразумелі, чаго я хочу, ведаюць мае патрабаванні. А ўвогуле дабіцца гэтага складана. Мала проста патрабаваць. Трэба залучыць чалавека, растлуміць яму, дачакаць, чаму важна зрабіць менавіта так, а не інакш. Каб чалавек зразумел, замацаваць гэты падыход, дадаць дынамікі ў рабочы калектыв. Не проста аддаваць загады. І такая пазіцыя дала свой плён.

Чым адметная ваша гаспадарка? Як вы ставіліся лагатыў ААТ «Чарлёна»? — Ён такі пазычны — сонца, буслы, рака... Лагатыў падбіралі ў адпаведнасці са спецыфікай работы і мясцовасці. Гэка — гэта наш Нёман, які працякае паблізу. Трактар і залатая ніва адлюстроўваюць сутнасць нашай справы, справы хлебаробаў, аграрыяў. Ну і колас як сімвал мірнай справы, узагодзі мірнага неба. Бо наша праца, бадай, самая мірная і справядная. Вось такая сутнасць лагатыпа.

Што датычыцца акцыянернага таварыства «Чарлёна», то яно створана шляхам аб'яднання трох суседніх калгасоў з цэнтрамі ў аграпрамысловай галіне. Зараз гэта даволі вялікая гаспадарка. І гадзіна з найбольш трывалых у Мастоўскім раёне. У нас за два гады набыта вельмі шмат новай тэхнікі. Тэлеапарэўныя пагрузчыкі ў жывёлагадоўчы, многа аўтаматызаванай тэхнікі, тры МАЗы ўваўлі ў ліней. Гэта вельмі дапамагло падчас уборкі пры адрозе ўраджая. Першыя ў раёне мы зрабілі акцэнт на малако і першыя ў раёне набылі самаходны кармадзятчкі.

Уборка ўраджаю буркавоў на палях гаспадаркі выдзяча з дапамогай сучаснай тэхнікі. Яна даручана вышэйшай механізацыі Дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я.С. Лукашэвіча.



Гэта надзіўна. Па-першае, ёсць пра каго ўспомніць — Удзітрыя тры дзяткі. Да таго ж яшчэ і жонка тэлефануе разуюль на дзень. Праўда, размова надойшла, бо трыя весты па попі камбайн. Завершаецца ўборка цукровых буркавоў. Жонка чым каваецца? — пытаюся ў механізатара. Акаваецца, звычайнымі бытавымі пытаннямі, за якімі ставіцца клопат жанчыны аб сваёй другой палавіцы.

КЛОПАТЫ ПРАЦОЎНЫЯ І СЯМЕЙНЫЯ

Механізатар Дзмітрый ВАЛЫНЕЦ і на камбайне не забывае пра сям'ю

— Пятавеча, як справы, ці паеў, што прыгатаваць на вячэру, ці хутка буда дома... — пералічвае Дзмітрый жончыныя пытанні. — Я адкаваю, што еду за рулём, што абед прывозыць на поле. І дзяткі таксама тэлефануюць. З адным пытаннем: калі буду дома? — Спраўды, і жонка, і дзяткі можна зразумець. Час вясенскі напружаны, трэба паспець у вызначаны тэрмін. Дарэчы, і вясна-лета — не менш

«МНЕ ПАДАБАЕЦЦА ПРАЦАВАЦЬ НА ЗЯМЛІ...»

Менавіта так акрэсліў выбар свайго жыццёвага шляху галоўны аграном ААТ «Чарлёна» Іван ШАКРОТА

Згадзіцеся, далёка не кожны выпускнік-агранік мае такую ж пазіцыю. Мабыць, таму, што многія бачаць у працы толькі знешні бок. Ранні пад'ём, доўгі працоўны дзень, фізічныя напружкі... Праўда, зараз многія працэсы перакладзены на тэхніку, розныя іншыя прылады. Але і на ферму, і на поле трэба выязджаць нават спецыялістам і кіраванкам, а не толькі механізатарам і даяркам. Наша размова з галоўным аграномам, даярчы, якая з'явілася падчас такой паездкі па полі. На ім надзіўна раслі цукровыя буркавы, які ўбяралі, але разоры, выдмаж, засталася. Па ім ішоў — што па пральнай дошцы. І так можа кіламетра паўтара, лапцук дарабіліся да пазнаёнага камбайна. Аб вельмім полі севецкага доўга, наколькі халана вока, кагат буркавоў, падырачкі, ваны для вызаву на цукровы камбайн. Менавіта пад гэтыя вывазны і заняты вялікія плошчы гаспадаркі. І ўраджайнасці ёсць самая высокая ва ўсім Мастоўскім раёне.

— Мы падыходзім канкрэтна да выбару сартоў, пярэду. Тэрміны пасеву таксама аптымізаваныя — 10 дзён. У нас вопытны механізатары, якасная падырхоўка. Выкавонаюцца ўсе абарончыя мерыпрыемствы: падкоркі, — уводзіць у курс справы наш спадарожнік. — Вось так пачалася наша гутарка з галоўным аграномам, даволі маладым яшчэ чалавекам, які не пабавіўся звязваць свой лёс з сельскай гаспадаркай. Праўда, выраз «не пабавіўся» тут не зусім дэкладны. Бо насамрон Іван з кінцаў мэтава-равана ішоў да справы свайго жыцця. Маўляў, сам з сельскай мясцовасці, які і быўшы. Таму і выбару пасля школы адпаведна ўстанова — паступіў у Гродзенскі аграрны ўніверсітэт. Пасля размеркавання трыпу ў ААТ «Чарлёна». З той пары ўжо роўна дзесяць гадоў працуе ў агранамі — калічэцку аграномам па абароне раслін, а апошня два гады — ужо і галоўным аграномам.

— Як мяне сустрэлі? Добра, — усмінаеся суразмоўца. — Выпалілі пад'ёмны, дом выдзелілі, аўтамабіль. Усё, што неабходна для жыцця і работы, атрымаў. Дом праз некаторы час прыватызавалі. Але не толькі бытавыя фактары і камфорт вабілі маладога спецыяліста. Перш-наперш хацелася прымяніць на практыцы веды, што атрымаў у аграрнай ВНУ, і прапанаваць нешта сваё. Але не ўтойвае, што напачатку вучыўся ў спецыялістаў-старажылу, які і зараз працуе ў гаспадарцы. Вядома, німала і моладзі. Агранамічная служба, па словах яго кіраўніка, поўнацю ўмякшэваная. Прычым такім жа апанантыям сваёй справай спецыялістам. «Людзі разумеюць, што ўраджаі — агульная задача, — заўважае Іван. — Мне падабаецца працаваць на зямлі і бачыць вынік сваёй і агульнай працы».

На жаль, такіх, як Іван, сярэд вышукнікоў-агранікаў сустрачэнь нячаста. Ён і сам гэта разумее. Кажэ, што вельмі мала тых, хто іх і ўвогуле застасуе ў гэтай прафесіі. Можна сказаць, адзікі.

Чаму сыходзіць? — перапытае май суразмоўца. — Кажуць, зарплата не задавальнае, няма выхадных. Мы таксама ў такіх умовах, але я разумею, што знайсці шчасце ў жыцці.

— Сялёта да нас на работу прыйшоў шмат маладых спецыялістаў. Праўда, некаторыя пайшлі ў армію, а было ількі з аграрнага ўніверсітэта, чатыры — з каледжа. Яшчэ два трактарысты-машыністы з ліцыя. Спадзяюся, што большая частка застанецца. Прычым не ўсе высоковыя, аграном па абароне раслін — чыста гарадскі хлопец і працуе на зямлі. Сам так захаваў, хутка год у нас.

У мяне два інтэрв'ю для маладых спецыялістаў, раней іх не было. Там зроблены ёўраамонт, ёсць мэбля, бытавая тэхніка. У Луныне пад інтэрнат абсталявана трохпакаёвая кватэра, і на аддаленым участку чатырохпакаёвая кватэра абсталявана над інтэрнат. Гэта былі кватэры. Цяпер там жыюць маладыя спецыялісты.

— Можна сказаць, што да свайго прафесійнага свята? — Цяпер работнікі аграпрамысловага комплексу — вы падышлі з высокімі вытворчымі паказчыкамі? — На раённых «Дажынках», якія сялёта прадходзілі ў Масках, мы занялі другое месца па валу зерневых. «Чарлёна» заўсёды спаборнічае і не здае пазіцыі. Гаспадарка стабільна ўваходзіць у тройку лідараў Мастоўскага раёна. Ставям мэтэту выйсці наперад.

— Адно з пытанняў, які адкажыце перыяд. Пасяўна, жыво... Дзмітрый кажэ, што жонка прыехала да таго працоўнага рытму мужа, разам ужо дзесяць гадоў. З Наталія пазнаёміліся на дыскацеці, яна сваё мясцовае, і бацькі ўсе побач. За ўнікамі дапамагоць наглядаць. Гэта вельмі важны плёс, лічыць Дзмітрый. Таму і працуе спакойна. Да таго ж і заробак надзіўна, асабліва падчас жыва. У сям'і плануець гэтыя срэды

скарываць на рамонт дома. Яго, дарэчы, сям'я атрымала ад гаспадаркі, зараз займаюцца прыватызаванай. А тое, што праца напружана, Дзмітрый не паляжае. «На зямлі так заўсёды было і будзе», — кажэ ён. — Так кожны сельянін скажэ. Нават на ўзроснім падворку трэба папрацаваць, а тут вялікая гаспадарка. Калі не будзе працаваць, і дастатку не будзе». Мудра сказана.

жасная падырхоўка. Выкавонаюцца ўсе абарончыя мерыпрыемствы: падкоркі, — уводзіць у курс справы наш спадарожнік. — Вось так пачалася наша гутарка з галоўным аграномам, даволі маладым яшчэ чалавекам, які не пабавіўся звязваць свой лёс з сельскай гаспадаркай. Праўда, выраз «не пабавіўся» тут не зусім дэкладны. Бо насамрон Іван з кінцаў мэтава-равана ішоў да справы свайго жыцця. Маўляў, сам з сельскай мясцовасці, які і быўшы. Таму і выбару пасля школы адпаведна ўстанова — паступіў у Гродзенскі аграрны ўніверсітэт. Пасля размеркавання трыпу ў ААТ «Чарлёна». З той пары ўжо роўна дзесяць гадоў працуе ў агранамі — калічэцку аграномам па абароне раслін, а апошня два гады — ужо і галоўным аграномам.

— Як мяне сустрэлі? Добра, — усмінаеся суразмоўца. — Выпалілі пад'ёмны, дом выдзелілі, аўтамабіль. Усё, што неабходна для жыцця і работы, атрымаў. Дом праз некаторы час прыватызавалі. Але не толькі бытавыя фактары і камфорт вабілі маладога спецыяліста. Перш-наперш хацелася прымяніць на практыцы веды, што атрымаў у аграрнай ВНУ, і прапанаваць нешта сваё. Але не ўтойвае, што напачатку вучыўся ў спецыялістаў-старажылу, які і зараз працуе ў гаспадарцы. Вядома, німала і моладзі. Агранамічная служба, па словах яго кіраўніка, поўнацю ўмякшэваная. Прычым такім жа апанантыям сваёй справай спецыялістам. «Людзі разумеюць, што ўраджаі — агульная задача, — заўважае Іван. — Мне падабаецца працаваць на зямлі і бачыць вынік сваёй і агульнай працы».

На жаль, такіх, як Іван, сярэд вышукнікоў-агранікаў сустрачэнь нячаста. Ён і сам гэта разумее. Кажэ, што вельмі мала тых, хто іх і ўвогуле застасуе ў гэтай прафесіі. Можна сказаць, адзікі.

Чаму сыходзіць? — перапытае май суразмоўца. — Кажуць, зарплата не задавальнае, няма выхадных. Мы таксама ў такіх умовах, але я разумею, што знайсці шчасце ў жыцці.

— Сялёта да нас на работу прыйшоў шмат маладых спецыялістаў. Праўда, некаторыя пайшлі ў армію, а было ількі з аграрнага ўніверсітэта, чатыры — з каледжа. Яшчэ два трактарысты-машыністы з ліцыя. Спадзяюся, што большая частка застанецца. Прычым не ўсе высоковыя, аграном па абароне раслін — чыста гарадскі хлопец і працуе на зямлі. Сам так захаваў, хутка год у нас.

У мяне два інтэрв'ю для маладых спецыялістаў, раней іх не было. Там зроблены ёўраамонт, ёсць мэбля, бытавая тэхніка. У Луныне пад інтэрнат абсталявана трохпакаёвая кватэра, і на аддаленым участку чатырохпакаёвая кватэра абсталявана над інтэрнат. Гэта былі кватэры. Цяпер там жыюць маладыя спецыялісты.

— Можна сказаць, што да свайго прафесійнага свята? — Цяпер работнікі аграпрамысловага комплексу — вы падышлі з высокімі вытворчымі паказчыкамі? — На раённых «Дажынках», якія сялёта прадходзілі ў Масках, мы занялі другое месца па валу зерневых. «Чарлёна» заўсёды спаборнічае і не здае пазіцыі. Гаспадарка стабільна ўваходзіць у тройку лідараў Мастоўскага раёна. Ставям мэтэту выйсці наперад.

— Адно з пытанняў, які адкажыце перыяд. Пасяўна, жыво... Дзмітрый кажэ, што жонка прыехала да таго працоўнага рытму мужа, разам ужо дзесяць гадоў. З Наталія пазнаёміліся на дыскацеці, яна сваё мясцовае, і бацькі ўсе побач. За ўнікамі дапамагоць наглядаць. Гэта вельмі важны плёс, лічыць Дзмітрый. Таму і працуе спакойна. Да таго ж і заробак надзіўна, асабліва падчас жыва. У сям'і плануець гэтыя срэды

скарываць на рамонт дома. Яго, дарэчы, сям'я атрымала ад гаспадаркі, зараз займаюцца прыватызаванай. А тое, што праца напружана, Дзмітрый не паляжае. «На зямлі так заўсёды было і будзе», — кажэ ён. — Так кожны сельянін скажэ. Нават на ўзроснім падворку трэба папрацаваць, а тут вялікая гаспадарка. Калі не будзе працаваць, і дастатку не будзе». Мудра сказана.

жасная падырхоўка. Выкавонаюцца ўсе абарончыя мерыпрыемствы: падкоркі, — уводзіць у курс справы наш спадарожнік. — Вось так пачалася наша гутарка з галоўным аграномам, даволі маладым яшчэ чалавекам, які не пабавіўся звязваць свой лёс з сельскай гаспадаркай. Праўда, выраз «не пабавіўся» тут не зусім дэкладны. Бо насамрон Іван з кінцаў мэтава-равана ішоў да справы свайго жыцця. Маўляў, сам з сельскай мясцовасці, які і быўшы. Таму і выбару пасля школы адпаведна ўстанова — паступіў у Гродзенскі аграрны ўніверсітэт. Пасля размеркавання трыпу ў ААТ «Чарлёна». З той пары ўжо роўна дзесяць гадоў працуе ў агранамі — калічэцку аграномам па абароне раслін, а апошня два гады — ужо і галоўным аграномам.

— Як мяне сустрэлі? Добра, — усмінаеся суразмоўца. — Выпалілі пад'ёмны, дом выдзелілі, аўтамабіль. Усё, што неабходна для жыцця і работы, атрымаў. Дом праз некаторы час прыватызавалі. Але не толькі бытавыя фактары і камфорт вабілі маладога спецыяліста. Перш-наперш хацелася прымяніць на практыцы веды, што атрымаў у аграрнай ВНУ, і прапанаваць нешта сваё. Але не ўтойвае, што напачатку вучыўся ў спецыялістаў-старажылу, які і зараз працуе ў гаспадарцы. Вядома, німала і моладзі. Агранамічная служба, па словах яго кіраўніка, поўнацю ўмякшэваная. Прычым такім жа апанантыям сваёй справай спецыялістам. «Людзі разумеюць, што ўраджаі — агульная задача, — заўважае Іван. — Мне падабаецца працаваць на зямлі і бачыць вынік сваёй і агульнай працы».

На жаль, такіх, як Іван, сярэд вышукнікоў-агранікаў сустрачэнь нячаста. Ён і сам гэта разумее. Кажэ, што вельмі мала тых, хто іх і ўвогуле застасуе ў гэтай прафесіі. Можна сказаць, адзікі.

Чаму сыходзіць? — перапытае май суразмоўца. — Кажуць, зарплата не задавальнае, няма выхадных. Мы таксама ў такіх умовах, але я разумею, што знайсці шчасце ў жыцці.



Галоўны аграном гаспадаркі Іван ШАКРОТА.

Хочэ аб'ём работ даволі значны, асабліва ў гэты вясенскі час. Нездарма кажучы: васьмь — работ васьмь. Трэба закончыць хіміпрацоўку зерневых, унесці арганічны ўгнаенні, выкаваць пад'ём збіліва. Усё зрабіць у тэрмін. А для гэтага неабходна вельмі рана ўставаць — у 6 гадзін.

У сельгаспадарцы галоўнага агранома поўнацю падтрымліваюць — па яго словах, а прыклад новага кіравніка Віктара Кулісевіча значна палепшылася тэхнічная база. Закуплены чатыры рулонныя прэс-падборачыкі, што дазволіла прывесці ў парадак палі. Набылі два сучасныя апыркваліцы, вельмі важныя ў раслінаводстве. Купілі вялікі прычэп, беларускі камбайн, дыскавы прапаніш культиватар. Усё гэта тэхніка вельмі рудэ галоўнага агранома, бо з ёй цесна звязаны лёс будучага ўраджаю.

— Ты кудышчу ўзмімо зерне, а з яго вырастае колас, і ад таго, як спрацавана, залежыць, наколькі ён будзе моцны. Гэта праца, якая відаць, — падводзіць вынік нашай гутарцы Іван.

Вось такіх вялікіх бачыць у сваёй працы малады галоўны аграном Іван ШАКРОТА. А не толькі раны пад'ёмны, кіламетры за баранкамі па разоры і гумовыя боты... Гэта ж ажыццэвіць для трыя справы, якая стала сонсам жыцця. Да таго ж яна яшчэ і удзячная.

ЗОРКІ СЫШЛІСЯ Ў «ЧАРЛЁНА»

Як загадчыца фермы работу і мужа знайшла ў мастоўскай гаспадарцы

Мы сустрэліся з Тацыянай Маскалевай на малочна-тварынавым комплексе «Старыца» падчас вяснянай доўкі. Жанчыны-аператары займаліся сваёй звычайнай справай. За працэсам, які і за доўкім статкам, можна было назіраць з пункта кіравання. Камп'ютарны праграма дазваляе адначасова кожную асобіну дзякуючы чыпам. Датчыкі фіксуеюць цалы шэраг паказчыкаў. Асабліва ўвага — надорам. Штодзень гаспадарка здае ў перапрацоўшчы 35 тонна малака.

— Увесь працэс утрыманнем дойнага статка павінен быць сістэмны, інакш адаб'ецца на паказчыках, а малако — галоўны прыбытак гаспадаркі, — зазначае начальнік комплексу Тацыяна МАСКАЛЕВА.

Адным са складнікоў паспеху тут лічыць зладжаную работу жывёлаводаў. Бо цыцхунка кедраў адаб'ецца і на выніках працы. «Навічкі» не адрозна набірочнага вопыту. Таму на комплекс імкнучыся браць надзейныя работнікы, які адказна ставіцца да абавязкаў.

Сярод іх ёсць і такіх, што пераходзілі з іншых гаспадарак, і нават з іншай вобласці. Тацыяна Маскалева таксама з ліку перацялячкі. Прыехала сюды з Івацэвіч Брэсцкай вобласці. Напачатку працавала даярчай, зараз узначальвае комплекс.

— Шукала працу, каб былі нармальна зарплата, жыллё. Разглядала розныя варыянты. Прапановы гаспадаркі «Чарлёна» падаліся мне прывабнымі. Патэафанавала і прыхыляла, каб на месцы азнаёміцца з набірочнаю вопыту. Таму на комплекс імкнучыся браць надзейныя работнікы, які адказна ставіцца да абавязкаў.



Начальнік жывёлагадоўчага комплексу Тацыяна МАСКАЛЕВА за аднаго з аддзяленняў, якое дазваляе ў агляды-рэжыме бачыць тэхналагічны працэс.

— Тыя, хто затрымаўся, застаюцца і адзіна ставіцца да працы. У сельскай гаспадарцы трэба працаваць. Жывёлы трэба карміць, даць. Калі работнік мяняецца, гэта адбываецца на агульным рытме. Таму стараемся захаваць кадры, — распавядае жанчына.

Сама Тацыяна мяняць месца працы не плануе. Кажэ, што тут змгла наладзіць і сваё асабістае жыццё. Вышла замуж за работніка сельгаспадаркі, пераехала да яго. Дзяткі-студэнткі вучацца ў іншых гарадах. «Зоркі сышліся на маю карысць», — жартуе жанчына. Але, вядома, зоркі дапамагоць тым, хто сам чарочны варты.

Аляксандр РАДЗЬКО

БРАТЦЫ: урывкі з кнігі

Гомельскі тэхнічны ўніверсітэт ім П. А. Сухоя звязаны перш за ўсё з імем яго рэктара, доктара тэхнічных навук, прафесара Альберта Сямёнавіча Шагіняна. Вядомы вучоны, адзін са стваральнікаў тэорыі імпульсных і вібрацыйных крыніц сейсмічных сігналаў, якія прымяняюцца ў разведцы нафты і газу, разлічкі ваенна-грамадзянскіх задач, ён і ў наш час дапамагае чыгуначнаму заводу сейсмічнай тэхніцы.

Вылучыўшы яго структуру Міністэрства адукацыі, я са здаўненням знаёмы ў сувязі з непароджаным падаркаванымі будынкам вытворчасці, якія не маюць да адукацыі ніякіх адносін, такія, напрыклад, як Пухавіцкі эксперыментальны завод, што адпавядае пачынаючы чыгуначнаму будаўніцтву метро, усе тыя самы Гомельскі завод сейсмічнай тэхнікі і іншыя. Як яны трапілі ў распадзярэнне Міністэрства адукацыі, я не ведаю, ды і разабрацца з гэтым не было часу. Вытворчасць і збыт прадукцыі, сыравіна, зваротныя срэды, заробак рабочым — усе гэтыя праблемы ў наш час пераходзяць у рукі трыкоўшчыкаў і спецыялістаў, з імі можа і з разабрацца можна было спрыяць на месцы. Паехаў я і на Гомельскі завод сейсмічнай тэхнікі.

Цяжэ змаганне не проста адзінае, і ашаламілі сваім маштабам. Спярша складалася ўражанне, што і трапіў на нейкі завод з фантастычным машынам і механізмамі. Яны былі на шырокіх колёсах, гусеніцах, вельзінах, з незвычайнамі надбудовамі. Мне расцямлілі, што гэтыя ўстаноўкі сарэвантываюцца для зацвярдзявання ўпругіх земляных неўраўнаважанаў глыбіняй да 8 кіламетраў. Такім чынам можна залежыць нафты, газу і іншых карысных выкапняў. Завод будавалі і будуюць спецыялісты зборка гэтых машын, але былі цяжка з рынкам збыту. Такі завод у Савіцкім Саюзе быў адзіны, і заплыў у спецыяльным абсталяванні застаўся. Але грошы на яго вытворчасць у зааказчыка не было, разлічаліся яны за атрыманую прадукцыю дронна, срэдак не халапа навалі на заробак рабочым. Дырэктар прасіў у гэтым дапамогі, даказваў, што вы-

Результаты проведения Рекламной игры «ЗА МОРЯ СО СПАРТАКОМ»

Организатор Рекламной игры: Общество с ограниченной ответственностью «Джеэ Эй Джи». УНП 692070668. Юридический адрес организации: 223018, Минский район, деревня Даровичи, ул. Рабочая, 2А, 5 помещение. Наименование Рекламной игры: «За моря со Спартаком». Территория проведения: Торговые объекты, находящиеся на территории Республики Беларусь.

Сроки проведения: 15 сентября 2022 года — 25 сентября 2022 года (включая сроки выдачи выигрышей и опубликования результатов проведения Рекламной игры).

Сведения о регистрации Рекламной игры: Свидетельство № 4230 от 7 сентября 2022 года, выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Сведения о количестве участников Рекламной игры: 1375 человек. Призовой фонд разгран полностью. Телефон горячей линии: +375293329359

Список победителей размещен на сайте zamore.by

творчасць трэба захаваць, яна ўнікальная і будзе з часам запатрабавана і прыбытковая. Ён быў пераказчык, і я праці Гомельскіх рэктару пазначыць умовы грошай для выплаты зарплаты са сваіх пазабоджаных сродкаў. Кіраўнікі ўніверсітэтаў — людзі, якія думалі пра дзяржаўнаму дырэктару завода выкружкі. І ён іх не паддаў — даў і аддаў, і даў сапраўды стаў запатрабаваным, прычым ва ўсім свеце.

Прафесар Шагінян узначаліў тэхнічны ўніверсітэт у 1986 годзе. Вопыт яго працы як вучонага-практыка, таленавітага інжынера-канструктара, кіраўніка вліяцельнага вядомага сацыяльна-навуковага ўніверсітэта яго атрымаў найвышэйшай тэхнічнай школы краіны. Усе тэхнічныя ВНУ, які і рэктары, вызначаюцца нейкай граўноўнасцю, спакем, вызначана нейкай сітуацыяю. На жаль, мне не давялося сабаста пазнаёміцца з прафесарам Шагінянам, ён памёр у 2000 годзе, але я працаваў з яго наступнікамі — кандыдатам тэхнічных навук, дацэнтам Станіславам Баньшавічам Саргамом, доктарам фізіка-матэматычных навук, прафесарам Сяргеем Іванавічам Цімошчынам. Быў у іх ва ўніверсітэце, сустракаўся са студэнтамі і выкладчыкамі, захапляўся архітэктурай і разумным уладкаваннем універсітэцкага корпусу.

Прафесар Шагінян — вядомы вучоны, у галіне фізікі высокіх энергій, але знешта гэта не працягнулася. На адварот, яго вытрымкі і маўклівасці я часам нават здзіўляўся. Але яго рэктары ў яго калектыве паважалі. Наізорачы за яго спыненне, я гэта рэ пераказчык, што павяшчыла кожнаму крыячча на падарожжы і вучоныя працягнулі сваё бачанне кіраўніка. Цяжэ цяжка, Сяргей Іванавіч — выпускнік Гомельскага ўніверсітэта ім П. А. Сухоя. Ён працаваў рэктарам тэхнічнага ўніверсітэта з 2007 да 2021 года. На змену яму прышоў доктар тэхнічных навук, прафесар Артур Уладзіміравіч Пуцяга, які і сёння са закончыў. БелДУП Фармацыя гомельскага ўніверсітэта ўмове вытворчасці для сямі рэктары.

Беларускі гандлёва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааператыв з 2002 да 2012 года ўзначалываў кандыдат эканамічных навук, дацэнт Аляксандраў Наумвіч. Яна закончыла гэты ўніверсітэт пасля аспірантур працавала там, паслядоўна зайававаў-

ООО «Фрондера» извещает о проведении публичных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества ООО «Метча Агро»

Table with 5 columns: Lot, Name, Initial price, Bid price, and Lot area. Lists various lots for sale, including cars and land plots.

В отношении вышеуказанного имущества проводится торги открытой формы. Стоимость сснота на 35%, Ранее опубликовано в газете «Звезда» № 163 (29785) от 20.08.2022 г. № 191 (29813) от 29.09.2022 г. стр. 3, № 205 (29827) от 10.10.2022 г. стр. 15.

Местонахождение: Минская обл., Борисовский р.н. Метчицкий с/с, об/мзд Д, Старая Метча. GPS-координаты: 54.179354, 28.711073

Дата и время проведения 2 декабря 2022 года в 12:00 (регистрация с 11:30 до 11:55)

Срок приема заявлений и внесения суммы задатка С 10.00 21 ноября 2022 года до 16.00 30 ноября 2022 года

РП «Институт недвижимости и оценки» (Гродненский филиал) информирует о проведении повторного открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего Торговому открытому акционерному обществу «Гродно Кальтур»

Аукцион состоится 19.12.2022 г. в 11:00 по адресу: г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209. Телефон для справок 55-87-71

Table with 2 columns: Lot No and Description. Lists lots for sale, including land plots and buildings.

Слова письменника

Масты гісторыі ў Беларусі — вядомы расійскі пісьменнік Мікалай Чаркашын. Зусім нядаўна ў Выдавдзіцкім доме «Звезда» пачаўся свет яго новай раман «Брэстскія враты». Гэтым творам распачаць выдывацкі праект «Складзецца з трых кніг». Ва ўсіх трых раман — размова пра вогненныя падзеі 1941 года на тэрыторыі Беларусі.

Прыхільны таленту пісьменніка сабраўся на прэзентацыю новай кнігі Мікалай Чаркашын у кнігарні «Светаны» ААТ «Белкіна» ў Мінску па прасексе Пераможаў, 11. Расійскі пісьменнік, які, дарэчы, нарадзіўся ў Беларусі, на Гродзеншчыне, у Ваўкавыску, расказаў пра тое, як унікальна ідэя стварэння рамана. Пра дзі, нават тыдні і месяцы, які ён праваў у Брэсце. Брэстскія крапасі-гэты, на Барэсацейшчыне, зборачы матэрыялы для савайго твора. Усе, што прысутнічае ў сюжэце рамана, яго пераказчык, — літаратурна ўсе заснавана на дакументальных матэрыялах.

Ветэран Удзярэння Сяргей СІДУЛЯКОВ, за плячучку ў якога і свой уласны досвед дакументальных рэсурсаў розных забытых ці малавядомых альбо зусім невядомых эпопеяў ваіны, заўважыў наступнае: «І яшчэ сёння ёсць дакументы, якія дагэтуль былі засакрэчаны, былі схаваны ў архівах... Як прыклад — нядаўна выдывацены ў Расіі кніга з дакументальнымі сведчаннямі вавіны і нямецкі штабвой вайсковых злучэнняў. Мне ў той кніжцы аздаў дакумент — данавыя кадры і фотаздымкі, якія паказваюць працэс вадзе гадзіна па гадзіна пачату ваіны. Нямецкі адцярыцц піша пра тое, што рускія, савецкія салдаты вядуць сябе подла. Подла — таму, што не здаюцца ва ўмовах такаго наступлення ў палон, працягаюць абараняцца да самай смерці, чым наносяць маўляў, асабліва шкоду... Хіба гэта не цікавы погляд на ваіну, на абаронцаў крапасі?»

Старшыня Беларускага саюза ваенных мароўкаў капітан другога рангу Валерый ХАЛДІЦІНСкі значнашч, што аўтар кнігі, які свётава вяду ў Беларусі адрозу дзве кнігі (адна — «Звезда», другая — зборнік аповесцяў пра дзяржавства, княцтва Мікалай Чаркашына ў няважкіх беларускіх гарадах «Переходный период» вышліла ў выдывацтва «Чатыры чыралы», з'яўляецца сябрам БСВМ. «Ваенныя маркі вядоўца Мікалай Андрэевіч які аўтар унікальных кніг пра флот, падводнікаў магам дзясягоддзі. Першая кніга Чаркашына — «Соль на пачох» — вышліла ў свет ажно ў 1980 годзе. І былі адзначаны адрозу дзвюма прэстыжымі праміямі — ім Мікалай Астурэевіч атрымаў прамію Ленінскага камсамола. І аўтар першага раману Мікалай Чаркашын, які жыў у Маскве, не шкадуе часу, прыязджае за нас, удзельнічае ў многіх паездках па Беларусі, знаёміцца з адрамаі, адуць у вліяні свайго вышліла спавяцтва героі-маракі...»

Вёў сустрачу ў кнігарні «Светаны» старшыня саюза пісьменнікаў Беларусі Алесь Карлюкевіч. Мікола БЕРЛЕЖ.

Переклад с руской мовы Кастусь ЛАДУЦКА (Праці будзе 26 лістапада)

Умоўляю для участия в торгов: ООО «Фрондера», код банка ALFBAYFX, УНП 192789344. Податель информации ООО «Фрондера», наименование платежа: ОТН 489034. Задаток участвует в торгов по адресу: г. Минск, ул. Мельника, 5/2, ООО «Метча Агро», проводимых 02.12.2022.

2. Заявление на участие (на каждый лот отдельно) и необходимые документы подаются в офис торгов в течение 2-х экземпляров (на каждый лот отдельно), копии полного перечня описания задатка, копии паспорта (стр. 31-33, действующая фотография установленного образца, не рассекречены, срок годности заявления является датой и время получения организатором заявления заявления в виде торгов в течение одного рабочего дня прилагать документы (в случае нарушения почты - дата и время поступления документов на абонентский ящик организатора торгов).

Информация о торгове ООО «Метча Агро» в лице ликвидатора - ООО «Партнер-Консалтинг», тел. +375293110464, 8017358891 (Минская обл., Борисовский р.н., Метчицкий с/с, об/мзд Д, ул. Понтовая, д. 1, УНП 190564818)

Организатор ООО «Фрондера», 202113, г. Минск, ул. Мельника, 1, оф. 1127, тел. (8) 299 38 28 97 e-mail: info.torg@otorg.by / cair https://torgort.by / telegram https://t.me/otorgort

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА Государственного предприятия «ОАО Минская область центр инвестиций и приватизации»

«ОАО «Спунская фабрика пошива одежды» (приватизация) проводит открытый аукцион по продаже КОМПЛЕКСНОГО ПРИЕМНОГО ПУНКТА (составные части и принадлежностей): комплексный пункт (1А), пристройка (Б1к), пристройка (1), сарай (2), уборная (3), дорожка (а/б), забор (Б), ин. № 640С-60756.

Общая площадь 125,2 кв. м, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 024892704.010000000 (право постоянного пользования) площадью 0,0474 га по адресу: Минская область, Слуцкий район, г. Слуцк, ул. Дружная, 1.

Начальная цена НДС 20 (%) — 50 493,48 бел. руб. Чистая цена с учетом НДС — 4 049,00 бел. руб.

Задаток перечисляется на счет № BY58BSPB301208260101693002015 в ОАО «Сбербанк», г. Минск, ул. Чкалова, 181, БИК BYSPB23XXX, ОГРН 190024015.

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.

Получение информации о проведении аукциона и ознакомление с условиями проведения аукциона, размещенных на сайте организатора торгов www.itb.by. Предуведомление об аукционе опубликовано в газете «Звезда» от 04.11.2022 г. № 182 (29785) от 20.08.2022 г. № 191 (29813) от 29.09.2022 г. стр. 3, № 205 (29827) от 10.10.2022 г. стр. 15.

ООО «Фикс Прайс Запад» уведомляет о выявлении недобросовестной продукции: САЛФЕТКИ ОДНОСЛОЙНЫЕ PLUSNE, 250 шт., дата изготовления 08.08.2022

ООО «Фикс Прайс Запад» уведомляет о выявлении недобросовестной продукции: САЛФЕТКИ ОДНОСЛОЙНЫЕ PLUSNE, 250 шт., дата изготовления 08.08.2022

ООО «Фикс Прайс Запад» уведомляет о выявлении недобросовестной продукции: САЛФЕТКИ ОДНОСЛОЙНЫЕ PLUSNE, 250 шт., дата изготовления 08.08.2022

ООО «Фикс Прайс Запад» уведомляет о выявлении недобросовестной продукции: САЛФЕТКИ ОДНОСЛОЙНЫЕ PLUSNE, 250 шт., дата изготовления 08.08.2022

